

Чырвоная Звезда

Орган Косаўскага РК КП(б) Беларусі
і Выканкома Райсовета дэпутатаў працоўных.
№ 6 Пятніца, 29 Верасня 1944 г.

**ШЫРЭЙ РАЗМАХ УБОРКІ І
ЗДАЧЫ БУЛЬБЫ ДЗЯРЖАВЕ!
ДАТЭРМІНОВЫМ ВЫКАНАННЕМ
ДЗЯРЖАУНЫХ АБАВЯЗАЦЕЛЬ-
СТВАУ ЯШЧЭ БОЛЬШ УМАЦУЕМ
МАГУТНАСЦЬ НАШАЙ РАДЗІМЫ!**

СВОЕЧАСОВА ПРАВЕСЦІ ЎБОР- КУ І НАРЫХТОЎКУ БУЛЬБЫ

У пасеўной плошчы кожнай гаспадаркі бульба займае даволі значнае месца. Наша рэспубліка славіцца бульбай і па плошчы пасеву і па ўраджайнасці гэтай важнай культуры. Беларуская бульба вывозілася ў буйнейшыя прамысловыя цэнтры нашай краіны.

Пагэтану своечасовая ўборка бульбы да наступлення замаразкаў і выкананне плана паставак бульбы дзяржаве павінны стаць неадкладнай задачай кожнага сялянна і сялянкі. Мы павінны ўбраць бульбу без малейшых страт, арганізуючы дзейсную дапамогу вайсковым сем'ям воінаў Чырвонай Арміі і партызан.

У нашым раёне ўборка бульбы пачалася ва ўсіх сельсоветах. Асабліва інтэнсіўная праца ідзе на палях жыхараў горада Косава. Але разам з уборкай, трэба каб лепшая бульба прама з поля паступала на дзяржаўныя нарыхтоўчыя пункты. Нарыхтоўчыя арганізацыі павінны паклапаціцца каб на пунктах без усякіх затрымак ішла прыёмка бульбы.

Бліскучы перамога Чырвонай Арміі на франтах Айчынай вайны выклікалі ў вёсцы небывалы працоўны ўздым. Першы абавязак усіх партыйных і савецкіх арганізацый—узначальць гэты вытворчы ўздым сялян, накіраваць яго на хутчэйшае правядзенне ўборкі і нарыхтоўкі бульбы, на паспяховае завяршэнне ўсіх сельска-гаспадарчых работ.

Лекцыя для працоўных горада.

25 верасня г.г. у гарадскім клубе лектар ЦК КП(б)Б т. Бахураў прачытаў лекцыю для працоўных горада на тэму „Ваенна-палітычнае і міжнароднае становішча СССР“. На лекцыі прысутнічала вышэй 150 чалавек.

20 тон бульбы ў лік дзяржапаставак

20 тон бульбы першымі здалі на нарыхтоўчы пункт сяляне Альшаніцкага сельсовета, з іх сяляне в. Скураты здалі 15 тон і в. Альшаніца—5 тон.

Поўнаасцю разлічыліся па бульбапастаўках сяляне в. Скураты

Мажэйка Іосіф, Мажаўка Фама, Лущык Ніколай і др.

Уборка і здача бульбы дзяржаве ў сельсавеце з кожным днём набывае ўсё большы размах.

Мажаўка.

НА ВАЕННА-ВУЧЭБНЫМ ПУНКЦЕ

13 дзён працягваюцца заняткі з дапрызыўнікамі на Косаўскім пункце ўсеагульнага вайсковага навучання. За гэты час будучыя воіны Чырвонай Арміі многа часу навучыліся. Яны гараць жаданнем як мага хутчэй авалодаць ваенным майстэрствам, каб у любую хвіліну стаць на абарону сваёй радзімы.

Бурзін Нікалай (в. Скураты) паўтара года змагаўся з нямецкімі акупантамі ў радах слаўных партызан. Зараз ён упарта авалодае ўсімі відамі вайсковай падрыхтоўкі, служыць прыкладам другім байцам.

Выдатных паказчыкаў па стралковых і тактычных запітках дабіліся Шумскі Антон, Жыромскі А., Зарыхта Аляксей, Букшта Пётр і др. Яны будуць выдатнымі воінамі Чырвонай Арміі.

На ваенна-вучэбным пункце з байцамі рэгулярна праводзяцца палітычныя заняткі і палітінфармацыя.

ПАРАЕНУ

20 тысяч рублёў паявых узносаў

361 чалавек пайшчыкаў налічвае Альшаніцкае сельпо. Пайшчыкі ўжо ўнеслі 20 тысяч паявых узносаў. Ёсць Белаўца, Скура-

ты, Квасавічы першымі атрымалі промтавары ад Райспажыўсаюза. Круглееўскі, старшыня сельпо.

Адкрыт магазін гарпо

Адкрыт магазін Гарпо. У яго ўжо паступіла першая партыя промтавары, сярод якіх трыкатажныя вырабы, абутак, мануфактура і др.

Канферэнцыя настаўнікаў

28 верасня скончылася канферэнцыя настаўнікаў сярэдніх і няпоўна-сярэдніх школ раёна, прысвечаная пачатку навучальнага года.

Канферэнцыя распрацавала і абмер-

кавала даклад заг. РайАНА аб задачах новага навучальнага года.

У прынятым рашэнні пастаўлены канкрэтныя задачы ў справе наляпшэння работы школ.

Яны загінулі за Радзіму

Гэта было ў верасні 1942 года. Сонечныя праменні ўсходзячага сонца асвятлілі небасхіл і залатымі струйкамі пранізвалі пажаўцеўныя лісты дрэў.

У вёсцы Старажоўшчына людзі яшчэ толькі прычупіліся. Праціраючы вочы, яны паглядалі на ўсход сонца.

Раней за ўсіх падняўся 75-гадовы Савіцкі Іван. Ён жыў на двор, гаспадарскім локам аглядаў сваё дабро, тое-сёе прыкаваў у надзейнае месца. У гэты дзень, як ніколі, сэрца дзеда Івана адчувала нейкую трывогу. І не радала яго гэта цудоўная асвятленая раніца.

Пастаяўшы крыху каля парога дзед Іван закурэў і вышаў на вуліцу.

Не паспеў ён і аглянуцца вакол, як у канцы вуліцы падняўся вялікі клуб пылу. Чорная грузавае аўтамабільнае выхрам прамчалася па вёсцы і астанавілася каля хаты Савіцкіх.

Адчыніліся дзверцы. З машыны вышаў нямецкі афіцэр, а за ім з дзесятак узброеных салдат. Апошнім выкаціўся з машыны стараста вёскі Вараб'ёў.

Нічога не гаворачы афіцэр, стараецца і салдаты накіраваліся ў хату дзеда Івана, кінуўшы на хату жаб і ёй ішоў за ім.

„Чого іх нячыстая сіла прынёс-ла так рана?“ — падумаў дзед Іван, адчуваючы нядобрае.

Уваліўшыся ў хату, афіцэр дастаў нейкую паперу і пачаў выклікаць:

— Савіцкі Іван...

— Я Савіцкі Іван — адказаў дзед і падыходзіў бліжэй да стала.

— Савіцкі Пракоп, Савіцкі Міхаіл — працягваў афіцэр і пералічыў усю сям'ю дзеда Івана.

Памаўчаўшы крыху ён дадаў: „Усе вы абвінавачваецеся ў сувязі з партызанамі і дапамозе ім. Пагэтану ўсіх вас лічу арыштаванымі“.

Салдаты толькі і чакалі гэтых слоў. Як драпежнікі накінуліся на арыштаваных звязалі ім рукі і пачалі выштурхоўваць з хаты.

„Ну цяпер усе“ — падумаў дзед Іван і яго да гэтага маршчыністы

твар стаў яшчэ больш суровым.

У вёсцы пачуўся лямант жанчын і дзяцей. Гітлераўцы зрабілі павальны вобыск, рабуючы і збіваючы жанчын і дзяцей.

Усіх арыштаваных набралася 16 чалавек. Увесь дзень ішоў допыт. Дыпытваліся дзе знаходзіцца партызаны, колькі іх, якое ўзбраенне, хто яшчэ мае сувязь з партызанамі. У час допыту ўсіх моцна збівалі пр'яладамі.

Але ўсе 16 чалавек маўчалі. Маўчалі як быццам згаварыўшыся. І гэта прыводзіла ў ярасць афіцэра.

— Вы ў мяне загаворыце рускія свінні, я вас застаўлю гаварыць, — крычаў істэрычным голасам афіцэр, і раз за разам апускаў пажую гумаваю дубінку на плечы і твары сваіх ахвяр. Не адставалі і салдаты. Яны пушчалі ў ход прыклады, шомпалы, а то і проста палку, якая пападалася пад рукі.

А людзі маўчалі, маўчалі на зло бешаным нямецкім сабакам. Маўчалі і з пагордай глядзелі на дзікія перакошаныя ад злобы твары фашыстаў.

На смярканні ўсіх арыштаваных са звязанымі назад рукамі пад моцным канвоём павялі ў напрамку лесу.

На ўсходзе лесу афіцэр падаў каманду і ўсе астанавіліся. Затым усіх выстраілі ў адну шэраг і пачалі расстрэльваць па 2 чалавекі.

Першымі ўпалі два сыны дзеда Івана. Крэй задала ім твары і лужай пачалі расцякацца вакол таго месца, дзе яны ўпалі.

— Працягвайце і смерць вам фашысткія выведкі! — Крыкнуў дзед Іван. За нашу смерць вам адпомеяць тысячы нашых сыноў і ўнукаў...

І не дакончыў. Фашыст выстраіў яму ў твар.

Так былі расстраляны ўсе 16 чалавек.

Сяляне в. Старажоўшчына ніколі не забудуць сваіх аднасяльчан, якія чэсна прынялі смерць за Радзіму. Наш народ, яго гераічная Чырвоная Армія, адпомеяць фашыстскім палачам за ўсе іх крывавае злачынствы.

Алесь Каліна.

НАСУСТРАЧ 27-й ГАДАВІНЕ

КАСТРЫЧНІКА

Абавязацельствы рабочых Райпромкамбіната

Калектыву рабочых і служачых косяўскага Райпромкамбіната, уключыўшыся ў сацыялістычнае спаборніцтва за дастойную сустрэчу 27-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі, узялі на сябе канкрэтныя абавязацельствы па звышпланаванаму выпуску прадукцыі.

Калектыву рабочых сялярнай майстэрні ўзяў абавязацельства дзятэрмінова закончыць пачатыя рамонтныя абарудавання для бетоннай майстэрні, млына і электрастанцыі. Закончыць будаўніцтва маслабойнага цэха пры млыне.

Калектыву ўсіх цэхаў і майстэрняў абавязуюцца своєчасова падрыхтаваць свае прадпрыемствы да зімовага сезона.

Усе майстэрні і цэхі спаборнічаюць паміж сабой.

Семеянка, дырэктар Райпромкамбіната.

Смалакурны завод уступіў у строй

Пасля двухмесячнага рамонтнага ўступіў у строй смалакура-ны завод Белхімлеса ў гарадскім пасёлку Івацэвічы. Зроблена першая закладка карчоў у двух печах з якіх мяркуецца атрымаць 100 кг. смалы. Адначасова рамонтнае трыццаць печ, якая таксама хутка ўступіць у строй.

Глаўбук канторы Белхімлес 1. А Сдешплескі.

4, 5 тоны жыўцы адпраўлены канторай Белхімлеса для выпрацоўкі шкіпідара. Падсочка соснаў праводзіцца ва ўсіх хваёвых масівах раёна.

В. а. Рэдактара А. П. РУДОЙ.